

Уступ

Слоўнікавас спарадкаванне рэгіянальной лексікі Гродзеншчыны ўжо мае сталья традыцыі. За апошняя трыццаць гадоў сабрана шмат мясцовых слоў, якія сталі асновай некалькіх дыялектных слоўнікаў. Лексіка Зэльвеншчыны адлюстравана ў працач П. Сцяцко «Дыялектны слоўнік» (1970), «Народная лексіка» (1970). «Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці» (1972) і «Слоўнік Гродзенскай вобласці» (1983) Т. Ф. Сцяцковіч ахопліваюць лексіку з розных кутоў Гродзеншчыны. Слоўнік А. П. Цыхуна «Скарбы народнай мовы» (1993) прысвежаны гаворкам Гродзенскага раёна. Асобнымі падборкамі мясцовая лексіка пададзена ў лексікаграфічных зборніках «З народнага слоўніка» (1975), «Народнае слова» (1976), «Народная лексіка» (1977), «Жывое слова» (1978), «Народная словатворчасць» (1979), «Жывое народнае слова» (1992). Значная частка абласной лексікі ўвайшла ў 5-томавы «Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходній Беларусі і яе пагранічча» (1979—1986).

«Слоўнік рэгіянальной лексікі Гродзеншчыны» — чарговы словазбор, які істотна дапаўняе папярэднія. Матэрыялы да яго назапашваліся з 1983 па 1998 г. выкладчыкамі і студэнтамі ГрДУ пераважна ў час дыялекталагічных экспедыцыяў і практык у розных раёнах Гродзенскай вобласці.

Спецыфіка слоўніка ў тым, што ён уключае пазалітаратурную лексіку Гродзеншчыны, якая не значыцца ў вышэйназваных лексікаграфічных крыніцах або мае разыходжанні ў форме ці значэнні. Інакш, гэта арыгінальны слоўнік, бо не паўтарае таго, што было зафіксавана ранейшымі працамі. Пры яго падрыхтоўцы давялося шматлікія слова з картатэкі адсеяць і пакінуць толькі адметнае.

У слоўнік трапілі адзінкі разнастайнай семантыкі, сярод якіх значная колькасць экспрэсіваў, што найперш выконваюць харектарыстычную, а не намінатыўную функцыю, нямала этнаграфізмаў, семантычных дыялектызмаў, а таксама пазычанняў (пераважна паланізмаў, балтызмаў, германізмаў), засвоеных лексічнай сістэмай гаворак.

Аб'ём слоўніка — 2020 рэеестравых адзінак. Будова слоўнікавага артыкула традыцыйная: 1) загалоўкае слова; 2) граматычныя і стылістычныя паметы; 3) тлумачэнне значэння; 4) ілюстрацыйная частка; 5) пашпартызацыя.

Каб унікнуць нязручнасцяў алфавітнага размяшчэння, у загалоўкам слове асіміляцыя зычных не падаецца. Напісанне галосных у бальшыні выпадкаў адпавядает вымаўленню. Ілюстрацыйная частка складаецца, як правіла, з аднаго сказа, запісанага спрошчанай транскрыпцыяй.

Аўтары слоўніка – навукоўцы кафедры беларускага і тэарэтычнага мовазнаўства, а таксама супрацоўнікі лабараторыі «Вывучэнне рэгіянальнай лексікі Гродзеншчыны», якая дзеяйнічае пры кафедры, -- распрацавалі слоўніковыя артыкулы па пэўных раёнах: А.І.Багдзевіч (Воранаўскі раён), І.І.Бубновіч (Карэліцкі), С.А.Богуш, І.Р.Бурлыка (Навагрудскі), В.Л.Варановіч (Бераставіцкі), М.А.Даніловіч (Гродзенскі, Шчучынскі), В.М.Ламака (Дзятлаўскі, Слонімскі), П.Л.Навіцкі (Ашмянскі), Н.К.Памецька (Астравецкі, Смаргонскі), М.С.Патрэба, Г.А.Якубовіч (Свіслацкі), Ж.С.Сілітівіна (Лідскі), П.У.Сцяцко (Зэльвенскі), С.Г.Сячэйка (Ваўкавыскі), Г.А.Якубовіч (Іўеўскі), Т.А.Якубовіч (Мастоўскі).

Гэты слоўнік – адзін з этапаў выканання кафедральнай навуковай тэмы «Вывучэнне лексікі і словаўтварэння Гродзеншчыны». Плануюцца таксама слоўнікі мікратапонімаў і антрапонімаў. На апошніх старонках даецца спробны фрагмент аднаго з іх – артыкул П.Сцяцко «Прозвішчы жыхароў Зэльвеншчыны».

«Слоўнік рэгіянальнай лексікі Гродзеншчыны» мае не толькі навуковую каштоўнасць, ён будзе выкарыстоўвацца як навучальны дапаможнік пры засваенні лінгвістычных курсаў (дыялекталогія, лексікалогія ды інш.) і пры напісанні курсавых і дипломных працаў.